

ферменту. У пракарыётаў у склад *аперона* ўваходзяць некалькі С.г., зўкарыётаў — адзін, які мае інфарматыўная (экзоны) і неінфарматыўная (інтроны) участкі. Экзоны ўтвараюць інфарм. РНК, дзе адбываецца зборка адпаведнай малекулы бялку. Функцыян. актыўнасць С.г. вызначае фенатыпчынай асаблівасці кожнага арганізма. *Р.Г.Заяц*

СТРУМЕННАЯ ПЛЫНЬ, паветраная плынь у выглядзе вузкага моцнага патоку ў верхній *тропосфера* і ніжній *стратосфера*, у палаірных шыротах — і на больш нізкіх уздоўжнях; істотнае звязано агульной *цыркуляцыи атмасфери*. Назіраецца ў вышынных фронтальных зонах. Даўж. С.п. тысячы кілометраў, верт. магутнасць да 10—15 км, шырсотні кілометраў. Скорасць ветру больш за 30 м/с. С.п. частыя і ўстойлівия ў субтропічных зонах Паўн. і Паўд. паўшар'яў. Асабліва магутныя над Японскім і а-вамі, дзе ўтвараюцца вял. гарызанталістры т-ры паміж ахалоджанай Азіяй і цеплым паветрам над паўн. ч. Ціхага акіяна.

СТРУМЕННАЯ ПНЕУМААҮТАМАТЫКА, тое, што *пнеумоніка*.

СТРУМЕННАЯ ПОМПА, прыстасаванне для нагнітання (інжэктар) або адмоктвання (эжектар) вадкіх ці газападобных рэчываў, а таксама транспартавання гідрасумесей (гідраэлеватор).

Дэяньні С.п. заснована на павелічэнні напампванага (адпампванага) рэчыва струменем вадкасці, пары ці газу. Адпаведна адрозніваюць вадка-, па- , газаструменныя помпы. Асн. элементы С.п.: рабоче сапло, прыёмная камера, камера змешвання, дыфузар. Выкарыстоўваюцца ў сістэмах падачы паліў літальных апаратаў, у зварачных гарэлках і інш. *І.І.Леанович*.




Схема струменнай помпы: 1 — падвод зневяднага патоку асяроддзя; 2 — сапло; 3 — падвод асяроддзя, якое перапамлювае; 4 — камера змяшэння; 5 — дыфузар.

СТРУМЕННАЯ ТЭХНІКА, сукупнасць машын, апаратаў і прыстасаванняў, работа якіх заснована на выкарыстанні кінетычнай энергіі вадкасці ці газу; тэхн. аснова *пнеумонікі* і *гідрааўтаматыкі*.

Элементы С.т. бываюць аналагавыя (ці працягнільнікі) і дыскрэтныя; актыўныя (пастаянна злучаны з крыніцай сіркавання) і пасіўныя (выкарыстоўваюць энергію кіроўных сігналу). Пабудаваны на прынцыпах розных аэрадынамічных эффектаў: узаемадзеянне свабодных струмянёў, турбулізацыя плыні ў асн. струмені ад дзеяння кіроўнага струменя, завіхрэнне струменяў і інш. Рас-

працаваны розныя функцыянальныя элементы, аб'яднаны ў модулі. С.т., якія выконваюць складаныя лагічныя і выліч. функцыі. Для сувязі схем кіравання С.т. з рознымі выкананымі прыстасаваннямі выкарыстоўваюць пнеумагідралічныя, пнеумазлектычныя і інш. пераўтваральнікі сігналу, а таксама пнеуматычныя ўзмнажальнікі ціскu і расходу вадкасці ці газу.

Літ.: Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. З. изд. М., 1989; Ляманов Б.Ф. Гидроструйные насосы и установки. Л., 1988; Хусталев Б.М., Кислов Н.В. Пневматический транспорт. Мн., 1998. *І.І.Леанович*.

СТРУМЕНСКІ, бялагічны заказнік рэсп. значэння на тэр. Кармянскага р-на Гомельскай вобл. Засн. у 1978 для аховы прыродных запасаў лек. раслін (чабор, цмен пясчаны, святаяннік прадзіролены, брусыні, ландыш майскі і інш.). Пл. 12,3 тыс. га. Займае лясныя масівы, у якіх пераважаюць хвойнікі імшыстыя, чарнічныя, верасовыя, значныя участкі бярэзінікі, трапляюцца ельнікі чарнічныя. *П.І.Лабанок*.

СТРУМЕНЬ, комплекс археал. помнікаў (10 паселішчаў эпохі неаліту і бронзавага веку) калі в. Струмень Кармянскага р-на Гомельскай вобл. Вывяйў у 1927 К.М.Палікарповіч. Паселішчы I і 6—7 даследавалі І.І.Арцеменка ў 1976 і А.Г.Калечыц у 1975—80. Знойдзены крамянёвые пласціны, працілі на канцах пласцін, адзічэлы, нуклеусы, разцы, скрабкі, сякеры, цэслы, наканечнікі стрэл, адходы крамянёвай вытворчасці, запасы сырэвіны, фрагменты ляпнога посуду і інш. Выйдзены рэшткі 9 жытлаў, 68 гасп. ям, 54 агнішчы, 3 пахаванні. Помнікі адносяцца да верхнеднепройскай, сярэднеднепройскай і сосніцкай культур. *А.Г.Калечыц*.

СТРУМЕНЬ, форма цячэння вадкасці (газу) у асяроддзі (газе, вадкасці, плазме і інш.) з адрознімі ад яе параметрамі (скорасцю, т-рай, шчыльнасцю і інш.). Струменныя цячэнні класіфікуюцца па найб. істотных прыкметах, што характерызуюць дадзены С., напр., разглядаючы С. кропельнай вадкасці, газу, плазмы і інш. Асобны іх клас — двухфазныя С. (газавыя, якія маюць вадкасць ці цвердацельную часціцы). Найб. пашыраны С., якія выцягаюцца з сапла, трубы ці адтуліны. Гл. таксама *Струменная тэхніка*, *Струменная плынь*.

СТРУМЕНЬ Васіль (сапр. Лебедзеў Аляксандр Мікалаевіч; 1.4.1914, в. Лявонцыева Мантуроўскага р-на Кастрамской вобл., Расія — 25.10.1992), бел. і ўкр. пісьменнік. Пісаў на бел. і ўкр. мовах. Скончыў Львоўскі пед. ін-т (1953). З 1921 жыў на радзімзе айчымы ў в. Зачэпічы Дзятлаўскага р-на Гродзенскай вобл., дзе ў 1930 арганізаваў і ўзначаліў камсамольскую ячэйку. Неаднаразова быў арыштаваны польскімі ўладамі і зняволены ў астрозе. У 1939—79 на пед. работе ў Ровенскай і Валынскай абл. (Украіна). Друкаваўся з 1931 («Беларуская газета», «Літаратурная старонка», «Наша воля», «Асва») і інш. Пісаў

пра цяжкае жыццё і барацьбу прын. Беларусі.

Творы: Сцягі і паходні. Мн., 1978; Дзень паэзіі-78. Мн., 1978; Ростан вон. Мн., 1990. *І.У.Салінік*

СТРУМІЛІН (сапр. Струмілін Петрашкевіч) Станіслаў Гуткоўіч (29.1.1877, с. Даўкаўцы Лідзкай р-на Вінніцкай вобл., Украіна 25.1.1974), расійскі вучоны-эканоміст Акад. АН СССР (1931). Герой Працы (1967). Скончыў Пецярбургскі політэхн. ін-т (1914). У 1921—1943—51 у Дзяржплане СССР (старшыні, нам. нач. Цэнтр. пленікі)



С.Г.Струмілін.



У.В.Струмінскі.

бюро, Цэнтр. ўпраўлення нар.-гасц. ўл.ку). У 1921—23 у Маскоўскім ун-це 1929—30 у Ін-це нар. гаспадаркі 1931—57 у АН СССР, адначасова 1931—50 у Маскоўскім эканам. ин-це Навук. працы па праблемах палітэконімі, планавання нар. гаспадаркі, статыстыкі, эканомікі працы і дэмографіі, цыялогії, эканамікі і гісторыі і сус. эко-німікі. Пад яго кіраўніцтвам распрацавана сістэма матэрыяльных балансаў. Дзярж. прэмія СССР 1942. Ленінскі прэмія 1958.

Творы: Избр. произв. Т. 1—5. М., 1963—66; Статистика и экономика. М., 1979.

СТРУМІНСКІ Уладзімір Васілевіч (29.4.1914, г. Арэнбург, Расія — 22.2.1998) расійскі вучоны ў галіне аэрадынамікі літальных апаратаў і тэарэтаческіх асноў аэродынамікі. Акад. Рас. АН (1966 чл.-кар. 1958). Герой Сац. Працы (1990). Скончыў Маскоўскі ун-т (1937). З 1966 дырэктар Ін-та тэарэтаческіх і прикладных механікі Сібірскага аддз. АН СССР, з 1971 у Ін-це праблемах механікі Рас. АН. Навук. працы па віхравой і тэорэтычнай кінетыцы, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётаў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпластыкі і лётных якасцей самалётоў. Стварыў тэорыю слізгальных і стрэлалападобных крылаў, нестациянарнага пагранічнага слоя. Даследаваў умовы пераадолення гукавога бар'ера, уплыў нестациянарнай насці на адрыў і абліцкание цел. Аб'яднанні кінетычнай тэорыі газаў, паліяпласт